

Не трэба забываць аб бацьках!

Сучаснае грамадства ўжо не здзівіць абавязкам бацькоў фінансава забяспечваць сваіх непаўналетніх дзяцей. Куды радзей сустракаецца сітуацыя, калі дарослыя дзеці, згодна рашэнню суда, абавязваюцца выплачваць аліменты на ўтрыманне сваіх непрацаздольных і якія адчуваюць патрэбу ў матэрыяльнай дапамозе бацькаў. Згодна арт.100 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і дзеці абавязаны клапаціцца аб бацьках і аказваць ім дапамогу. Утрыманне непрацаздольных, якія адчуваюць патрэбу ў дапамозе бацькоў з'яўляецца абавязкам іх дарослых працаздольных дзяцей.

Падобная сітуацыя адбылася на тэрыторыі Ашмянскага раёна.

Састарэлая жанчына 1938 г.р. знаходзілася ў аддзяленні кругласутачнага знаходжання грамадзян (ТЦСОН) у в. Жупраны Ашмянскага раёна. Перад ТЦСОН у яе ўзнікла запазычанасць, бо кошт знаходжання ў аддзяленні складала больш за 500 беларускіх рублёў, а пенсія ў яе была каля 300 беларускіх рублёў. Трое дарослых дзяцей матэрыяльнай дапамогі ёй не аказвалі. У сувязі з прызначанымі абставінамі яна звярнулася з заявай аб спагнанні аліментаў са сваіх працаздольных дзяцей.

Рашэннем суда Ашмянскага раёна з дарослых дзяцей І., М. і Т. на карысць непрацаздольнай маці, якая адчувае патрэбу ў дапамозе, спагнаны аліменты ў памеры трох базавых велічынь штотомсяц, з кожнага. Аднак рашэнне суда выконвала толькі толькі дачка Т., а два сыны І. і І. яе прыкладу не рушылі і дадзены абавязак праігнаравалі, падумаўшы, што ўсё абдызецца і негатыўныя для іх наступства не наступяць. Не абышлося.

Праз некаторы час І. і М., якія неаднаразова папярэдзваліся аб крымінальнай адказнасці за ўхіленне ад выплаты аліментаў, спроб працаўладкавацца і пагасіць запазычанасць не зрабілі і аказаліся на лаве падсудных.

Судом Ашмянскага раёна І. і М. асуджаны па ч.1 арт.175 Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. І. прызначана пакаранне ў выглядзе грамадскіх работ тэрмінам на 120 гадзін, а М. – арышт тэрмінам на 1 месяц.

Вельмі шкада, што некаторыя бацькі і дзеці забываюцца, што ў іх ёсць блізкія людзі якія адчуваюць патрэбу ў падтрымцы і дзяржава ў асабе кампетэнтных органаў павінна ім аб гэтым нагадаць.

Старэйшы памочнік пракурора
Ашмянскага раёна

юрыст 3 класа

М.І. Купрыян